

Луі Пастэр (1822–1895)

Да 180-годдзя з дня нараджэння



Вялікай перапоўненай зале Сарбоны 27 снежня 1892 г. урачыста святкаваўся сямідзесяцігадовы юбілей Луі Пастэра. На гэта ўшанаванне з'ехаліся дэлегацыі акадэмій і навуковых таварыстваў Францыі і іншых краін свету. А палове адзінаццатай аркестр зайграў туш і, прыкметна кульгаючы, пад руку з прэзідэнтам Французскай Рэспублікі ў залу ўвайшоў знакаміты вучоны Луі Пастэр. На цырымоніі яму ўручылі медаль, на якім было выгравіравана: «Пастэру ў дзень сямідзесяцігоддзя — удзячная навука і чалавецтва». У гісторыі навукі знайдзеца ияшмат імёнаў, у адносінах да якіх такі надпіс з'яўляўся б толькі сціплым прызнаннем заслуг вялікага вучонага. Аднак гэта прызнанне праішло праз доўгі шлях выпрабаванняў, дыскусій і асабістых хваляванняў, праз карпатлівую ўпартую працу.

Луі Пастэр нарадзіўся ў сям'і простага гарбара. У гады вучобы ў пачатковай, а потым у сярэдняй школе горада Арбуа ён нічым не выдзяляўся сярод многіх сваіх сяброў, апрача выдатных здольнасцей у малеванні, за што яго прозвалі «мастаком». У 1843 г. Луі паступіў у Вышэйшую нармальную школу ў Парыжы, дзе з уласцівым яму запалам вывучаў хімію. Пасля заканчэння школы Пастэр атрымаў дыплом настаўніка.

У далейшым навуковыя праціўнікі папракалі яго ў тым, што ён не мае спецыяльнай біялагічнай і медыцынскай адукцыі, аднак у 27 гадоў Пастэр стаў прафесарам Страсбургскага ўніверсітэта, а ў 32 — дэканам прыродазнаўча-гістарычнага факультэта Лільскага ўніверсітэта, дзе і пачалася яго навуковая дзейнасць — дзейнасць вялікага вучонага-практыка, генія-эксперыментатара. З 1857 г. Пастэр працаваў у Вышэйшай нармальнай школе, а праз дзесяць гадоў быў запрошаны ў Сарбону. З 1888 г. і да канца жыцця — дырэктар Інстытута мікробіялогіі Парыжы, названага пасля яго імем.

Выключная па смеласці навуковая творчасць Пастэра вылучае дзве харктэрныя рысы яго дзейнасці: першая з іх — адзінства і звязанасць тэорыі і практыкі, другая — надзвычайная пераканаўчасць яго аргументацыі, пабудаваная на простым, але добра прадуманым эксперыменте. Лозунгам навуковой працы Пастэра стала думка: мала назіраць факт, неабходна прааналізаваць паходжанне і ўмовы яго ажыццяўлення, навучыцца кіраваць ім, скарыстоўваючы яго для патрэб чалавечага грамадства. Падобнае імкненне ад сузірання да кіравання з'явай і актыўнага яе выкарыстання і складала геніяльнасць Пастэра. Яна вяла яго ад праблемы да праблемы. Вучоны грэбаваў гранямі навук, дзёрзка ставіў пытанні, дзе іх раней не было, і даваў глыбокія адказы. Хімік-крышталёграф, ён ішоў ад звычайнай яму з моладу навукі ў галіну біялогіі, а потым медыцыны. Навуковыя даследаванні Луі Пастэра пачаліся з вывучэння крышталёў, а скончыліся геніяльнымі метадамі барацьбы з хваробамі чалавека.

Працуючы з крышталлямі віннай кіслаты, Пастэр звярнуў увагу на тое, што яны разбураюцца нейкім мікраскалічным грыбком. Пазней ён пераканаўся, што падобныя грыбкі пасяляюцца ў масле, малатэ, віне, цесце, пасля чаго масла горкне, малако стварожваецца, віно перакісае і ператвараецца ў вочат, цеста расце. Гэтыя добра вядомыя, але загадковыя брадзільныя працэсы працякаюць, які мог пераканацца Пастэр і даказаць іншым, пад уздзеяннем мікраскалічных мікрааганізмаў — мікробаў. Адны з гэтых брадзільных працэсаў — карысныя чалавеку (напрыклад, утварэнне з вінаграднага сусла віна або рост цеста), другія — шкодныя (прагоркласць масла, скісанне або іншай форма пісання, як кажуць, «хваробы віна»). Дасканала вывучаць брадзільныя працэсы Пастэр

пачаў па просьбе вінарабаў Ліля, якія цярпелі вялікія страты ад пісання віна. Вучоны не толькі высветліў прычыны гэтага працэсу, але і адшукаў спосаб захоўвання віна. Ён устанавіў, што мікробы браджэння дрэнна пераносяць высокую тэмпературу і ўжо пры награванні да 50—60 °C гінуць, і вадкасць не скісае, трэба толькі захаваць яе ад занясення мікробаў звонку. Метад Пастэра, сустрэты адразу недаверліва, атрымаў пазней шырокое распаўсюджанне пад назвай пастэрызацыя. У лабараторыі інстытута Пастэра ў Парыжы і сёння знаходзіцца колба з выцягнутым, як лебядзіна шыя, рыльцам. У ёй захоўваецца «маладое» віно, якому больш за сто гадоў. Яно не сапсовалася да гэтай пары, бо сакрэт формы колбы ахоўвае яго ад пранікнення мікробаў і служыць наглядным доказам навуковых вывадаў Луі Пастэра.

Гэта адкрыццё падштурхнула вучонага да далейшай працы з мікрааганізмамі, і ўся яго наступная дзейнасць была цалкам звязана з даследаваннем мікробаў, патагенічных для жывёл і чалавека. На той час у навуцы панавала тэорыя самазараражэння. Эксперыментальная праца дазволіла Пастэру абвергнуць доказы яе прыхільнікаў і даказаць, спачатку на шаўкавічных чарвяках, потым на курах і авечках, што ўзбуджальнікамі інфекцыінага захворвання з'яўляюцца мікробы. Яго дзёрзкасць — дзёрзкасць хіміка-крышталёграфа, які адважыўся выказаць меркаванні па пытанні «чужой» яму спецыяльнасці, была здзіўляючая. Наступнае немінуча выцякае з папярэдняга — Пастэр не толькі адкрыў узбуджальніка хваробы, але і знайшоў сродак барацьбы з ім — прышчэпліванне. Гэта ён распрацаваў вакцыну ад халеры і сібірской язвы. Аднак самым вялікім адкрыццём вучонага ў галіне медыцынскай мікробіялогіі быў яго спосаб барацьбы з шаленствам. Вірус-узбуджальнік гэтага захворвання немагчыма было ўбачыць праз мікраскопы таго часу. Пастэр амаль нічога не ведаў пра яго, аднак быў улёунены, што менавіта вірус выклікае шаленства. Тады вучоны вырашыў пры распрацоўцы вакцыны выкарыстаць прынцып аслаблення ўзбуджальніка і вызначыць спосабы ўжывання вакцыны. Вывучэнне ўмоў утварэння імунітэту стала першым у гісторыі медыцыны вопытам імуналогіі. 6 ліпеня 1885 г. пасля доўгіх і пакутлівых роздумуў Пастэр упершыню на практицы выкарыстаў свой метад, выратоўваучы пакусанага сабакам хлопчыка. Прышчэпка была зроблена

своечасова, і той не захвараў. Лячэнне вакцынай падтрымалі многія ўрачы, а вывучэнне Пастьрам мікраарганізмаў прывяло пазней да адкрыцця антыбіётыкаў.

За адкрыццё сібіраяззвавай вакцыны ўрад Францыі ўзнагародзіў Луі Пастьра ордэнам Пачэснага легіёна I ступені, а за выяўленне віруса шаленства вучоны атрымаў ад імператара Аляксандра III ордэн Анны I ступені з брыльянтамі. Пра Луі Пастьра загаварыў увесь свет. Признанне людзей усіх нацый вылілася ў збор сродкаў па міжнароднай падпісцы на будаўніцтва інстытута Пастьра, урачыстасе адкрыццё якога адбылося ў 1888 г. На жаль стан здароўя вучонага настолькі пагоршыўся, што ён ужо не змог працаўць у лабараторыях гэтага інстытута. 28 верасня 1895 г. Луі Пастьр пайшоў з жыцця. Заснавальнік мікробіялогіі, стваральнік навуковага методу прыменення прафілактычных прыпічэлак, ён даў імпульс сваім паслядоўнікам да распрацоўкі вакцын супраць большасці вядомых інфекцыйных захворванняў рознай этыялогіі. Дзякуючы яго даследаванням у галіне вірусалогіі вучоныя ХХ стагоддзя здзейснілі прарыг ў барацьбе з хваробамі віруснага характару і, у прыватнасці, з гепатытам.

Луі Пастьр пахаваны на тэрыторыі інстытута, які носіць яго імя. На сцяне грабніцы высечаны слова, сказанныя ім не-калі ў французскай акадэміі: «Шчаслівы той, у каго ў душы ёсьць Бог, ёсьць ідэал мастацтва, науки, ідэал евангельскіх запаведзяў». Усё гэта і было ў душы Луі Пастьра, якога французы і сёня называюць бацькам нацыі. Наколькі вялікая яго заслуга ў развіцці і лёссе медыцыны, сведчыць і той факт, што 1995 год быў абвешчаны ЮНЕСКА годам Луі Пастьра.

Літаратура

Шевелев А.С., Николаева Р.Ф. Последний подвиг Луи Пастьра. — М.: Медыцина, 1988. — 112 с.

Великий ученый, гений-экспериментатор // Мир медицины. — 2000. — № 3. — С. 30—31.

Ильина Н. Я сделал все, что мог... // Идеал. — 1995. — № 2. — С. 4—6.